

ПРАТАКОЛ

**аб унясенні паправак у Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь
і Урадам Аўстрыйскай Рэспублікі аб пазбяганні двайнога
падаткаабкладання ў дачыненні да падаткаў на даходы і маёмасць,
падпісанага ў г.Мінску 16 мая 2001 года**

Урад Рэспублікі Беларусь і Урад Аўстрыйскай Рэспублікі,
жадаючы заключыць Пратакол аб унясенні паправак у Пагадненне
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Аўстрыйскай Рэспублікі аб
пазбяганні двайнога падаткаабкладання ў дачыненні да падаткаў на
даходы і маёмасць, подпісанага ў г.Мінску 16 мая 2001 года (далей –
Пагадненне),

пагадзіліся аб наступным:

Артыкул I

Падпункт g) (ii) пункта 1 артыкула 3 Пагаднення выкласці ў
наступнай рэдакцыі:

”(ii) у Беларусі: Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі
Беларусь або яго паўнамоцнага прадстаўніка;“.

Артыкул II

Артыкул 26 Пагаднення выкласці ў наступнай рэдакцыі:

”Артыкул 26 Абмен інфармацыяй

1. Кампетэнтныя органы Дагаворных Дзяржаў абменьваюцца такой
інфармацыяй, якая неабходна для выканання палажэнняў дадзенага
Пагаднення або адміністратарнага або прымусовага выканання
нацыянальных заканадаўстваў, што датычацца падаткаў любога віду і
роду, што спаганяюцца ад імя Дагаворных Дзяржаў, іх палітыка-
адміністрацыйных падраздзяленняў або мясцовых органаў улады, у той
ступені, у якой такое падаткаабкладанне не супярэчыць дадзенаму
Пагадненню. Абмен інфармацыяй не абмяжоўваецца артыкуламі 1 і 2
дадзенага Пагаднення.

2. Любая інфармацыя, атрыманая Дагаворнай Дзяржавай у
адпаведнасці з пунктам 1 дадзенага артыкула, лічыцца канфідэнціяльнай,
таксама як і інфармацыя, атрыманая ў рамках нацыянальнага

2

заканадаўства гэтай Дагаворнай Дзяржавы, і раскрываеца толькі асобам або органам (уключаючы суды і адміністрацыйныя органы), звязаным з вызначэннем або зборам падаткаў, іх прымусовым спагнаннем або судовым праследаваннем, або разглядам заяў у дачыненні да падаткаў, пра якія гаворыцца ў пункце 1 дадзенага артыкула, або наглядам за ўсім згаданым. Дадзеныя асобы або органы выкарыстоўваюць такую інфармацыю толькі для гэтых мэт. Яны могуць раскрываць інфармацыю ў ходзе адкрытых судовых пасяджэнняў або пры прыняціі судовых рашэнняў. Нягледзячы на сказанае, інфармацыя, атрыманая Дагаворнай Дзяржавай, можа быць выкарыстана для іншых мэт, калі такая інфармацыя можа быць выкарыстана для такіх іншых мэт у адпаведнасці з заканадаўствам абедзвюх Дагаворных Дзяржаў і кампетэнтны орган Дагаворнай Дзяржавы, якая прадастаўляе інфармацыю, дазваляе такое выкарыстанне.

3. Ні ў якім выпадку палажэнні пунктаў 1 і 2 дадзенага артыкула не павінны тлумачыцца як тыя, што абавязваюць адну Дагаворную Дзяржаву:

- а) праводзіць адміністрацыйныя меры, якія супярэчаць заканадаўству і адміністрацыйнай практыцы гэтай або другой Дагаворнай Дзяржавы;
- б) прадастаўляюць інфармацыю, якую нельга атрымаць па заканадаўству або ў ходзе звычайнай адміністрацыйнай практыкі гэтай або другой Дагаворнай Дзяржавы;
- с) прадастаўляюць інфармацыю, якая б раскрывала якую-небудзь гандлёвую, прадпрымальніцкую, прамысловую, камерцыйную або прафесіянальную тайну, або гандлёвы працэс, або інфармацыю, раскрыццё якой супярэчыла б дзяржаўнай палітыцы (грамадскім інтарэсам).

4. Калі інфармацыя запытваеца адной Дагаворнай Дзяржавай у адпаведнасці з дадзеным артыкулам, другая Дагаворная Дзяржава прымае ўстаноўленыя заканадаўствам ўласныя меры для атрымання інфармацыі, што запытваеца, нават калі гэтай другой Дагаворнай Дзяржаве можа не спатрэбіцца названая інфармацыя для ўласных падатковых мэт. Абавязацельства, змешчанае ў папярэднім сказе, падлягае амежаванням пункта 3 дадзенага артыкула, але ні ў якім разе такія амежаванні не будуць тлумачыцца як дазвол Дагаворнай Дзяржаве адмовіцца ад прадастаўлення інфармацыі толькі таму, што яна не зацікаўлена ў атрыманні такой інфармацыі.

5. Ні ў якім выпадку палажэнні пункта 3 дадзенага артыкула не будуць тлумачыцца як дазвол Дагаворнай Дзяржаве адмовіцца ад прадастаўлення інфармацыі толькі таму, што такой інфармацыяй валодае

3

банк, іншая фінансава-крэдыйтная ўстанова, упаўнаважаная асоба, прадстаўнік або давераная асоба, або таму, што інфармацыя адносіцца да права ўласнасці асобы.“.

Артыкул III

У дачыненні да артыкула 26 Пагаднення Дагаворныя Дзяржавы пагадзіліся аб наступным:

1. Кампетэнтны орган Дагаворнай Дзяржавы, якая запытвае інфармацыю, пры накіраванні кампетэнтнаму органу Дагаворнай Дзяржавы, у якой запытваецца інфармацыя, запыту аб прадастаўленні інфармацыі ў рамках дадзенага Пагаднення, каб прадэманстраваць адпаведнасць інфармацыі запыту, паведамляе наступныя звесткі:

а) ідэнтыфікацыйныя звесткі пра асобу, у дачыненні да якой праводзіцца праверка або расследаванне;

б) характеристар інфармацыі, што запытваецца, і форма, у якой Дагаворная Дзяржава, якая запытвае інфармацыю, жадае яе атрымаць ад Дагаворнай Дзяржавы, у якой запытваецца інфармацыя;

с) падатковая мэта, дзеля якой запытваецца інфармацыя;

д) падставы, якія дазваляюць меркаваць, што інфармацыя, якая запытваецца, знаходзіцца ў Дагаворной Дзяржаве, у якой запытваецца інфармацыя, або што такой інфармацыяй валодае ці яе кантралюе асоба, якая знаходзіцца ў межах юрысдыкцыі Дагаворной Дзяржавы, у якой запытваецца інфармацыя;

е) імя і адрес асоб, якія, як мяркуеца, валодаюць інфармацыяй, што запытваецца (калі вядома);

ф) заява аб тым, што Дагаворная Дзяржава, якая запытвае інфармацыю, выкарыстала ўсе даступныя на своеі тэрыторыі сродкі атрымання інфармацыі, за выключэннем тых, якія былі б спалучаны з несуразмернымі цяжкасцямі.

2. Разумеецца, што абмен інфармацыяй, які прадугледжаны артыкулам 26 Пагаднення, не ўключае спекулятыўныя запыты, якія не маюць відавочнай сувязі з адкрытай праверкай або расследаваннем.

3. Разумеецца, што пункт 5 артыкула 26 Пагаднення не патрабуе Дагаворных Дзяржав абменьвацца інфармацыяй на спонтаннай або аўтаматычнай аснове.

Артыкул IV

Кожная з Дагаворных Дзяржаў паведамляе адна адной па дыпламатычных каналах аб заканчэнні ўнутрыдзяржаўных працэдур,

неабходных для ўступлення ў сілу дадзенага Пратакола. Дадзены Пратакол, які з'яўляецца неад'емнай часткай Пагаднення, уступае у сілу з першага дня трэцяга месяца, наступнага пасля даты атрымання апошняга такога паведамлення. Палажэнні дадзенага Пратакола прымяняюцца ў дачыненні да падатковых перыядоў, якія пачынаюцца першага або пасля першага студзеня каляндарнага года, наступнага за годам, у якім дадзены Пратакол уступае ў сілу.

У сведчанне чаго паўнамоцныя прадстаўнікі дзвюх Дагаворных Дзяржаў, адпаведным чынам на тое ўпаўнаважаныя, падпісалі дадзены Пратакол.

Здзейснена ў двух экзэмплярах у Вена 24 лістапада 2014 года на беларускай, нямецкай і англійскай мовах, прычым усе тэксты маюць аднолькавую сілу. У выпадку разыходжання ў тлумачэнні перавагу мае тэкст на англійскай мове.

**За Урад
Рэспублікі Беларусь**

Sebastian Kurz

**За Урад
Аўстрыйскай Рэспублікі**

Vladimir Makei